

# ПРАЦОЎНАЯ САЛІДАРНАСЦЬ

Газета для рабочих

№6 снежань 2009 г.

## Дарагія сябры!

Калектыў газеты  
“Працоўная салідарнасць”  
віншует вас з надыходзячымі  
Калядамі і Новым Годам!

Зычым вам абавязковых  
здароўя, шчасця і дабрабыту,  
а таксама – салідарнасці! Каб  
не заставаліся сам-насам з  
бягучымі праблемамі, а  
аб'ядноўвалі свае намаганні, і  
тады гэтыя праблемы будуць  
вырашацца значна лягчэй!

Жадаем, каб у кожнага быў  
шчодры святочны стол, але  
пастарайцеся, каб вам хапіла  
грошай да наступнага  
заробку!

В я с ё л ы х с в я т а ў ! ! !

## Чарговыя абяцанкі

Міністар фінансаў Андрэй Харкавец падчас размовы з журналістамі паведаміў, што Аляксандар Лукашэнка паставіў задачу ў 2010 годзе давесці сярэдні заробак у сферы вытворчасці да 500 долараў, а ў бюджетнай сферы – да 420.

Як адзначаюць незалежныя эканамісты, гэта чарговая папулісцкая заява ўладаў, бо ў наступным годзе стартуе прэзыдэнцкая выбарчая кампанія. Каб узняць заробкі датакога ўзроўню, патрэбны рост валавага ўнутранага прадукту каля 115%, што ўяўляецца мала реальным.

Вядома, што напярэдадні выбараў, як гэта ў нас звычайна, заробкі падвышаюць, але гэтым разам падвышэнне заробкаў можа адбыцца толькі за кошт замежных крэдытаў, інвестыцый, продажу прадпрыемстваў і дзяржмаёмасці. Хаця, большасці беларусаў усёроўна, адкуль гроши, абы яны былі, і яны не задумваюцца, што гэта гроши пазычаныя, якія яны ж самі і будуць аддаваць, толькі ўжо з працэнтамі.



## “Навагодні падарунак” гутнякам

Чуткі пра вымушаны адпачынак на заводзе спраўдзіліся. З 2-га па 8-га студзеня рабочых цэхай №1 і №4 адпраўляюць на “вакацыі” з захаваннем 2/3 тарыфнай стаўкі.

На фоне апошніх заяваў адміністрацыі завода пра прост продажаў і павелічэнне адгрузкі тавараў, дзіўнавата гучыць абрэгаванне часовага спынення вытворчасці: нібыта прадукцыі на складах назіралася больш як на 20 мільярдаў рублёў (хаця яшчэ месяц таму было менш 20-ці мільярдаў). Атрымліваецца, што ўсе заявы пра адгрузкі і продажы – таксама фікцыя, для супакаення людзей і “захавання стабільнасці”. Таксама адміністрацыя, ў сваіх лепшых традыцыях, не папярэдзіла работнікаў у належны тэрмін.

Стайленне працоўных да такога “адпачынку” не назавеш радасным: у гэтых цэхах і так зменшыліся заробкі на 25% у выніку змяншэння колькасці рабочых дзён, а тут яшчэ і амаль цэлую дэкаду давядзеца сядзець без працы.

Абы толькі потым гэты “адпачынак” не працягнулі, як гэта было з крышталём: адразу на месяц, а пасля атрымалася на трэћы.

Паводле [biarozauka.belarda.org](http://biarozauka.belarda.org)

## Нечаканае адкрыццё

У адным з гарадоў Беларусі цалкам выпадкова трапіў мне на вочы фірмовы магазін нашага завода. Ня ведаю, чаму мне захацелася туды зайсці – здавалася б, чаго я там не бачыў! – але візіт у магазін мяне нечакана ўразіў.

Так, там прадаеца прадукцыя нашага завода, але крыху незвычайная. Ладную частку вітрынаў займаюць вырабы нашых гутнякоў, але... размаляваныя рознымі ўзорамі. Думаю: ня јужо гэта ў нас на заводзе пачалі размалёўваць? Калі? Дзе?

Вярнуўшыся дадому, вырашыў паглядзець, ці ёсьць такія вырабы ў нашым фірмовы магазіне. Няма! Што за халера? Трэба разбарацца!

Магу падзяліцца тым, што выявілася падчас майго сцілага расследавання.

Выявілася, што нейкая фірма Бест-Ост закупляе на нашым заводзе безкаляровыя вырабы (як у нас называюць – гладзы), вязе іх у Мінск, там яны размалёўваюцца (дарэчы, вельмі файнай) і паступаюць у продаж. Праўда кошты на іх падвышаюцца амаль

удвая, а то і болей.

З пункту гледжання закону тут, хутчэй за ўсё, не дачэпішся. Завод прадаў сваю прадукцыю па сваіх коштах, фірма купіла, перарабіла і прадае па сваіх. Нічога крымінальнага. Але...

Але чаму нашае кіраўніцтва, якое толькі і “клапоціца пра завод, пра рабочых, пра заробкі”, не наладзіць размалёўку вырабаў у сябе? Памяшканні – хапае, людзей – няма куды падзець. На абсталяванне гроши таксама б знайшліся, пры жаданні. Завод атрымліваў бы неблагая прыбылкі. А так гэтыя прыбылкі атрымлівае невядома хто. Ці наадварот, вядома хто.

Вось цікава атрымліваецца: завод закупляе сырвіну, газ, электрычнасць, рабочую сілу, арендуе памяшканні пад фірмовыя магазіны, робіць рэкламу і г.д. (усё гэта ўваходзіць у сабекошт прадукцыі), і прадае па сабекошце фірме Бест-Ост. А там, у сваю чаргу, пры мінімальных выдатках атрымліваюць максімальныя прыбылкі.

I, што яшчэ цікава, для рэалізацыі ўжо **сваёй** прадукцыі фірма Бест-Ост выкарыстоўвае фірмовыя магазіны шклозавода “Нёман”! Як усё лоўка атрымліваецца! Вось толькі ці перападае хоць капейчына ад гэтых “схемаў” завадскому бюджету? Вельмі сумнёўна.

Спадзянемся, калісці мы зможем даведацца, хто і колькі на гэтым зарабіў. А зараз відавочна адно: пры такім падыходзе да арганізацыі працы і збыту, наш завод хутка стане прыдаткам розных бест-остаў, пастаўшчыком таннай рабочай сілы і таннай прадукцыі, на якіх можна зарабляць вялікія гроши.



**На вітрынах фірмовых магазінаў шклозавода “Нёман”**



**“Прадукцыя” фірмы Бест-Ост (фота з сайта фірмы)**

P.S. Невялічкае ўдакладненне: прадукцыя фірмы Бест-Ост прадаеца ва ўсіх фірмовых магазінах шклозавода “Нёман” акрамя самой Бярозаўкі. Пэўна, хацелі “схаваць” ад рабочых гэты факт, каб пазбегнуць некоторых пытанняў?

**Паглядзець на “прадукцыю” фірмы Бест-Ост у каляровым выглядзе можна тут: <http://www.best-ost.com/photo6.htm>**


**Л.Някозік**

## Кантрактам ужо не радыя?

Старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі (праўладныя прафсаюзы) Леанід Козік падчас аднаго інтэрвю распавёў пра сустрэчу з Аляксандрам Лукашэнкам, на якой абмяркоўвалася праблема кантрактаў. Ён паведаміў, што ў адносінах да добраsumленных работнікаў кантракты могуць скасаваць альбо перазаключыць на безтэрміновую дамову.

Вось толькі спадар Козік не патлумачыў, якія гэта работнікі “добраsumленныя”. Хаця здагадацца не цяжка: хутчэй за ёсё, гэта тыя, хто не спрачаецца з начальствам, не адстойвае свае права, не дамагаеца лепшых умоваў працы і большых заробкаў, не патрабуе выканання законаў. Усе астатнія – недобраsumленныя.

Прычынаў, па якіх улады пачалі думаць пра скасаванне кантрактаў, можа быць некалькі. З аднога боку, на іх цісне Міжнародная арганізацыя працы (МАП), якая прызнала кантрактную сістэму ў Беларусі неадпавядайчай сусветным стандартам і парушаючай права працоўных. З іншага боку, скасаваўшы кантракты можна было б зэканоміць гроши для бюджета – даплаты за кантракты складаюць немалую суму. Так што, ўлады і радыя б пазбавіцца лішніх клюпатаў з кантрактамі, але ж і губляць такі сродак ціску на рабочых



таксама не хочацца.

А што не зашкодзіла б ведаць рабочым пра кантракты? У першую чаргу трэба ўсведоміць, што кантракт – гэта “палка аб двух канцах”. Ім можна таксама карыстацца, каб дамагчыся для сябе нейкіх выгодаў. У кантрактах пропісаныя не толькі абавязкі работніка, але і абавязкі найманіка. Калі добра іх вывучыць і прааналізаваць, можна заўважыць, што шмат якія свае абавязкі найманік не выконвае ці выконвае неналежным чынам. Напрыклад, кепскае абсталяванне, недахоп інструменту і прыладаў працы, затрымка заробку ды

інш. Маючы жаданне і цярплівасць, можна дамагчыся ад найманіка выканання ўмоваў кантракта. А калі хто збіраеца звалініца, то можна падаць заяву на скасаванне кантракта па віне найманіка, і атрымаць неблагую кампенсацыю – з сярэднямесячных заробка.

Наогул, кантрактная сістэма ў Беларусі мае вычварны сэнс. Нашыя чыноўнікі, калі ўводзіліся кантрактызацыя, тлумачылі яе неабходнасць тым, што нібыта на Захадзе ўсе працујуць па кантрактах. Але і тут, як гэта ў іх звычайна робіцца, перакруцілі ўсё з ног на галаву. Справа ў тым, што “кантрактам” на Захадзе называеца любая дамова, і абсолютная большасць працоўных кантрактаў у Еўропе – гэта, нашымі словамі, “безтэрміновая працоўная дамова”, а такія кантракты, якія ўведзеныя ў Беларусі называюцца “кароткатэрміновымі”. І заходнім найманікам, каб заключаць кароткатэрміновыя кантракты, трэба яшчэ даказаць кантралюючым органам, што гэта сапрауды неабходна, а даказаць такое вельмі складана. Да таго ж, на Захадзе за выкананнем правоў працоўных пільна сочаць прафсаюзы, пра што нам застаецца толькі марыць.

**П.Кілішкевіч**

## Дырэктарам прадпрыемстваў падвысяць заробкі

З 1-га студзеня павінна ўступіць у сілу пастанова ўраду, паводле якой скароціцца адміністратyўны кантроль за заробкам кіраунікоў прадпрыемстваў усіх формаў уласнасці.

Чаму падвышаюць заробкі кіраунікам, а не працоўным? На думку эканаміста Леаніда Злотніка, такім крокам улада намагаеца заахвоціць

кіраунікоў прадпрыемстваў, каб яны лепей працавалі, бо ў сённяшніх умовах мала хто хоча працаваць, шмат хто з'язджае за мяжу, ў асноўным – у Расію.

А вось заробкі рабочых абмяжоўвае такая рэч, як тарыфная сетка. На пачатку года, калі абавяшчалі план па лібералізацыі эканомікі, тарыфную сетку планавалася

адмяніць, але рашэння пакуль няма. Гэтamu аказвае жорсткі супраціў бюракратыя, ў прыватнасці – Міністэрства працы. Там разумеюць, колькі яны страцяць, калі прадпрыемствы будуць бяз іх абыходзіцца, таму бюракратыя і супраціўляеца адмене тарыфнай сеткі.

**П.К.**

# ПРАДОЎНАЯ САЛІДАРНАСЦЬ

## Чаго чакаць ад пенсійнай рэформы?

Будучыня ў беларускай пенсійнай сістэмы зусім не простая. Колькасць пенсія-нераў працягвае павялічвацца, а колькасць працуючых – скарачацца.

Многія краіны сутыкаліся з падобнымі сітуацыямі, і вырашалі іх па рознаму: дзе падвышалі пенсійны ўзрост, дзе наогул адмянялі такі панятак, а некаторыя, як Кітай, абавязваюць дзяцей даглядаць і ўтрымліваць сваіх старых бацькоў за свой кошт.

У Беларусі, як і ва ўсім быдым Савецкім Саюзе, да апошняй вайны пенсій не было наогул, а калгаснікі сталі атрымліваць пенсіі толькі з 1964 года. Таму ў тых часы і даводзілася заводзіць шмат дзяцей, каб яны пасля клапаціліся пра бацькоў. Таму і зараз існуе меркаванне, што адмена пенсіі паспрыяла б павелічэнню нараджальнасці. Но адсутнасць пенсійнай сістэмы – гэта стымул падстрахавацца ад цяжкасцяў у старасці і займечь нашчадкаў, а таксама матыў самім адкладаць гроши на старасць.

Адмена пенсійнага ўзросту дазволіць чалавеку працаваць, пакуль ён можа і хоча, яго не змогуць звольніць толькі за тое, што ён дасягнуў 55 ці 60 гадоў. На сённяшні дзень з такім

людзьмі імкнунца адразу скасаваць контракт, хаця многія гатовыя праца-ваць і пасля выхаду на пенсію.

Але на такі непапулярны крок беларускія ўлады наўрад ці на вахацца, прынамсі ў бліжэйшы час. Больш верагодным падаецца варыянт з пад-

вышннем пенсійнага ўзросту. Хаця і гэты варыянт не выкліча "захаплення" ў беларусаў. Для дзяржавы яно, канешне, выгадна, калі чалавек пойдзе на пенсію на некалькі гадоў пазней. Выгадна гэта і для людзей перадпенсійнага ўзросту: папрацаваўшы яшчэ пару гадоў, памер пенсіі тасама павялічыцца. Але, ўлічваючы ўзровень і працягласць жыцця ў Беларусі, можна з упэўненасцю сказаць, што колькасць людзей, якія элементарна не дажывуць да пенсіі, таксама павялічыцца, што выгадна толькі дзяржаве і ні ў якім разе не грамадзянам.

Таксама разглядаецца праект п е р а з м е р к а в а н н я абавязковай страхавой нагрузкі



паміж работадаўцам і работнікам. На сённяшні дзень з заробкаў работнікаў адлічваецца 1% у пенсійны фонд, а наймальнік – 29% фонда зарабатнай платы. Пакуль невядома, на колькі ўзрасце пенсійны падатак, але агульваецца лічба 7-10% ад заробка, што таксама істотна паўплывае на памеры даходаў працоўных.

Канешне, рана абвяшчаць нейкія канкрэтныя факты, яшчэ невядома, дачаго дадумаюцца "наверсе". Але адно зразумела: пенсійную сістэму мяняць трэба, і ў любым выпадку гэтыя змены не будуць папулярнымі ў працоўных.

**Яська Нязгодны**

### Даведка:

Па інфармацыі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, сярэдняя працоўная пенсія па ўзросце за 11 месяцаў гэтага года склала 301.624 руб., мінімальная працоўная пенсія па ўзросце (з улікам даплаты) – 171.511 руб., сярэдняя пенсія па інваліднасці – 264.233, у выпадку страты кarmільца – 177.958, за выслугу гадоў – 399.587, сярэдняя сацыяльная пенсія – 117.825.

Сярэдняя пенсія ў Германіі складае 1391 ёура ў мужчын і 1115 ёура ў жанчын. Сярэдні памер пенсіі ў Польшчы складае каля 500 ёура.

*Паводле "Зайтра тваёй краіны"*

### Завод крыўдзіць пенсіянераў

Па нашай інфармацыі, работнікі завода, якія сёлета выйшли на пенсію (нават на пачатку года), не атрымалі да гэтай пары прадугледжаную заканадаўствам і калектывай дамовай адзіначасовую дапамогу (сума залежыць ад стажу).

Крыху незразумелая пазіцыя пенсіянераў: чаму вы не патрабуеце выканання законаў? Бо гэта вашыя гроши, і яны пастаянна абясцэнваюцца праз інфляцыю, а калі пасля Новага году ізноў будзе дэвалівацыя, то страпіце яшчэ больш.

**Працоўная салідарнасць**  
**Інфармацыйна-аналітычнае**  
**выданне**  
**г.Бярозаўка**  
**Рэдактар і выдавец П.Кілішкевіч**

**Распаўсюджваецца бясплатна**  
**Наклад 299 экз.**  
**Друкарня "Вольны працаўнік"**  
**Адказны за выпуск Л.Някозік**  
**E-mail: hutanioman@gmail.com**